

ПАЛАЖЭННЕ
аб I рэгіянальных краязнаўчых чытаннях
«Мой край: вядомы, невядомы»

1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

- 1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак правядзення I рэгіянальных краязнаўчых чытанняў (далей – «чытанні»). Чытанні праводзяцца ў рамках Года малой радзімы ў Краснапольскім раёне Магілёўскай вобласці.
- 1.2. Заснавальнікам чытанняў з'яўляецца аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі. Арганізатарам чытанняў з'яўляецца ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна», метадычны аддзел.
- 1.3. Статус чытанняў – рэгіянальны.

2. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ

- 2.1. Развіццё, актывізацыя і ўдасканаленне краязнаўчай і даследчай дзейнасці;
- 2.2. Стварэнне ўмоў для творчых зносін, супрацоўніцтва і абмену вопытам;
- 2.3. Захаванне духоўнага вопыту продкаў, яго асэнсаванне, далучэнне да гістарычнага і культурнага багацця рэгіёну;
- 2.4. Папулярызацыя культурна-гістарычнай спадчыны, дасягненняў і вопыту па яе вывучэнню, захаванню і папулярызацыі;
- 2.5. Стымуляванне творчай дзейнасці.

3. ЭТАПЫ ПРАВЯДЗЕННЯ

Краязнаўчыя чытанні праводзяцца ў адзін этап.

4. ДАТА, ЧАС, МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ

Чытанні праводзяцца 24 кастрычніка 2019 года ў 10.00 гадзін па адрасу: г. п. Краснаполле, вул Савецкая, д. 2. (РЦК ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна»).

5. ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ЧЫТАННЯЎ

- 5.1. Падрыхтоўку і правядзенне краязнаўчых чытанняў ажыццяўляе метадычны аддзел раённага цэнтра культуры ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна».
- 5.2. Метадычны аддзел вызначае культурную праграму для ўдзельнікаў краязнаўчых чытанняў, у якой прадугледжваецца знаёмства з культурнымі аб'ектамі, экскурсіі, творчыя праграмы, сустрэчы, выстаўкі, інш.

6. УДЗЕЛЬНІКІ КРАЯЗНАЎЧЫХ ЧЫТАННЯЎ

6.1. Да ўдзелу запрашаюцца спецыялісты ўстаноў культуры, аматары-краязнаўцы ўсходніх раёнаў Магілёўскай вобласці, заходніх раёнаў Бранскай вобласці.

6.2. Удзел адбываецца на аснове пададзеных заяў па адрасу: E mail kulturakrasn@tut.by (Гл. дадатак №1).

6.3. Аўдыторыя слухачоў чытанняў складаецца з прадстаўнікоў устаноў культуры і адукацыі Краснапольскага раёна.

7. ПАТРАБАВАННІ ДА РАБОТ І ВЫСТУПЛЕННЯЎ

7.1. Работы павінны быць краязнаўчымі, адпавядаць тэматыцы чытанняў.

7.2. Павінна захоўвацца граматынасць мовы і выкарыстання ілюстратыўных сродкаў, рэгламент выступлення.

7.3. Рэгламент выступлення да 15-20 хвілін.

7.4. Работы разам з заяўкай дасылаюцца па эл. пошце ў аргкамітэт да 10 кастрычніка 2019 г. (для выдання).

8. ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯЎ (НАМІНАЦЫІ)

8.1. У поле краязнаўчых чытанняў могуць уключацца тэмы па даследванню фальклорнай песеннай і абрадавай спадчыны, этнаграфіі (касцюма, ручнікоў, прадметаў быту і інш), рамёстваў, верванняў, архітэктуры, тапанімікі, гісторыі краю, інш.

Намінацыі краязнаўчых чытанняў:

- гістарычная, прыродная, культурная спадчына;
- этнаграфія;
- фальклорная спадчына;
- родаслоўе;
- рамёствы;
- асобы;
- інш.

9. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ

9.1. Удзельнікі атрымліваюць дыпломы ўдзельнікаў чытанняў.

9.2. Дзяржаўныя, грамадскія арганізацыі, іншыя некамерчыя арганізацыі, сродкі масавай інфармацыі могуць зацвярджаць спецыяльныя дыпломы па ўзгадненню з арганізатарамі чытанняў.

9.3. Па выніках краязнаўчых чытанняў выпускаецца зборнік пад назвай «Мой край: вядомы, невядомы».

10. ФІНАНСАВЫЯ ўМОВЫ

10.1. Расходы, звязаныя з праездам удзельнікаў да месца правядзення чытанняў і назад, нясе накіроўваючая старана.

10.2. Харчаванне ўдзельнікаў чытанняў ажыццяўляецца за лік прымаючай стараны.

10.3. Рэклама, выданне пячатнай прадукцыі ажыццяўляецца за лік арганізатараў чытанняў.

10.4. Узнагароджанне ўдзельнікаў ажыццяўляецца са сродкаў арганізатараў чытанняў і іншых крыніц у адпаведнасці з заканадацтвам.

Кантактныя тэлефоны арганізатараў чытанняў:

Тэл.: 8 (02238)21747

Маб. тэл.: +375 (44) 5440097, Падалякін Юрый Пятровіч, дырэктар РЦК ДУК «ЦКС Краснапольскага раёна».

Тэл.: 8(02238)22429,

Маб. тэл.: **+375 (33)6281198**, Марчанка Валянціна Аляксандраўна, метадыст па традыцыйнай культуры РЦК.

Эл.: kulturakrasn@tut.by

МАРЧАНКА

802238 22428

+375 (33)6281198

ДАДАТАК №1

Заяўка на ўдзел у I рэгіянальных краязнаўчых чытаннях
«Мой край: вядомы, невядомы»

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку _____
2. Пасада, установа _____
3. Намінацыя, тэма работы _____
4. Працягласць выступлення _____
5. Тэлефон _____

Подпіс кіраўніка ўстановы